



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ СА «ЗВЯЗДОЙ»!

Пачалася падпіска на II паўгоддзе 2009 года

Падпісныя цэны на газету «Звязда» (у рублях)

Індэкс	на 1 месяц	на 3 месяцы	на 6 месяцаў
63850 (індывидуальны)	10600	31800	63600
63145 (індывидуальныя льготны для пенсіянераў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны)	9990	29970	59940
63858 (ведамасны)	17050	51150	102300
63239 (ведамасныя льготны для ўстаноў міністэрстваў культуры, адукацыі і аховы здароўя)	15550	46650	93300

Больш мяса. І менш рыбы

Беларусы аддаюць большую перавагу айчыннай прадукцыі

Замаруджанне тэмпаў росту даходаў і наступствы сусветнага эканамічнага крызісу адбіліся на спажывецкай актыўнасці беларусаў, але не ў такой ступені, як у суседзяў — пра гэта паведаміў намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта Віктар Міхно. Па выніках I квартала гэтага года адносна аналагічнага перыяду летась павелічэнне агульнага рознічнага таваразвароту ў нашай краіне складала 5,9 %. Пры гэтым падобны паказчык у Расіі зменшыўся на 1,1, Казахстане — 3,4, ва Украіне — 11,5, а за студзень-люты ў Латвіі і Літве — на 25 і 32 % адпаведна.

Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэта, у студзені-сакавіку адносна снежня мінулага года беларусы купілі больш на 33,9 % алею, на 17,1 % больш макароны, на 16,3 % крупы, на 14,3 % цукру, на 5,7 % мяса, на 2,4 % сакаў, на 2 % — як і каўбанскых вырабаў. Разам з тым за гэты ж час адзначана зніжэнне спажывання рыбы (на 12,5 %), сыру (на 5,3 %), масла (на 1,3 %), безалкагольных напояў (на 0,7 %).

Асобная тэма — напіі алкагольныя. Як адзначыў Віктар Міхно, апошнім часам аб'ёмы іх спажывання стабільна ўзрасталі — з 9,3 літра на грамадзяніна краіны ў 2005 годзе да 12,4 літра летась. Сёлетня адносна I квартала мінулага года, тэндэнцыя стала крыху іншай. Аднак нельга не заўважыць: беларусы сталі менш піць віно, каньяк і пів. Затое больш гарэлкі. Павялічылася спажыванне і тытунёвых вырабаў — з 447 да 449 цыгарэт на чалавека.

Неадзначаны таксама маланок па нехарчовых таварах. З аднаго боку, у I квартале сёлета адносна аналагічнага перыяду летась грамадзяне краіны сталі купляць больш халадзільнікаў (рост на 33,9 %), мыльных сродкаў (на 28,3 %), бялізны (на 15 %), машыны (на 8,9 %), абутку (на 7,4 %), адзення (на 5,7 %), пральных машын (на 2,8 %). Але з іншага — скараціліся паказчыкі рэалізацыі бензіну (на 1,2 %), будаўнічых матэрыялаў (на 16,6 %), калярных тэлевізараў (на 17 %).

Да таго ж не скарэці: павелічэнне продажы тавараў працягла карыстання шмат у чым падтурхнула дэвальвацыя беларускага рубля — у пачатку года з паліц актыўна «пайшоў» імпарт. Дзяля справядлівасці, надалей грамадзяне краіны сталі аддаваць большую перавагу айчынным вытворцам. У цэлым па выніках I квартала сёлета доля імпортных тавараў у таваразвароце складала 26,8, а сярэд нехарчовых тавараў — 37,2 %. Для параўнання: за такі ж час летась гэтыя паказчыкі былі адпаведна 29,2 і 39,8 %.

Адна з прычын у гэтым выпадку — скарачэнне аб'ёму імпарту ў цэлым. Аднак прычына нумар два — больш хуткі рост цензў менавіта на замежныя тавары зноў-такі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты. Да прыкладу, калі за I квартал цензў на хлеб і каўбанскія вырабы ўзраслі на 1,5 %, малаочныя прадукты — на 1,7, мяса і птушку — на 2,2 %, масла і алкагольныя напіі — на 2,7 %, то на агародніну — адразу на 13,1 %, рыбу — на 13,4 %, садавіну — на 21,4 %, гарбаты — на 22,5 %. Адносна снежня патанелі толькі алеі — на 3 %. Зрэшты, апошняе перш-наперш тлумачыцца кан'юнктурай на знешніх рынках.

Крыху меншымі тэмпамі павялічыліся ў I квартале цензў на нехарчовыя тавары, непрыемныя выключэннямі тут сталіся парфума, тытунёвыя вырабы і медыкаменты — 14,3 %, 10,6 % і 9,2 % адпаведна. Адначасова цензў ў беларускіх рублях на мёбло ўзраслі на 2,8 %, бялізну і абутак — на 3,6 %, посуд — на 4,9 %, гадзіннікі — на 5 %, бытавыя электрапрыборы — на 5,1 %, на новыя ўатамобілі — на 9 %.

У цэлым ж, зазначыў Віктар Міхно, у параўнанні са снежнем мінулага года спажывецкія цензў павялічыліся на 6,1 % — больш чым на 2 % у сярэднямесячным вылічэнні. Пры гэтым сёлета апошні паказчык планавалася ў межах 0,7 — 0,9 %.

Сяргей ГРЫБ.

Аляксандр Лукашэнка:

«АБВАЛУ ЭКАНОМІКІ МЫ НЕ ДАПУСЦІМ!»

Без узрушэнняў, агульнымі намаганнямі беларускага народа за адносна невялікі перыяд пабудаваная паўнаваартасная дзяржава — Беларусь, якую паважаюць і з якой лічацца ў свеце, зазначыў на пачатку свайго паслання беларускаму народу і Нацыянальнаму сходу Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка. Тое, што ў рэспубліцы няма антаганічных супярэчнасцяў у дзяржаўным, эканамічным і духоўным жыцці, лічыць кіраўнік дзяржавы, стварае неабходную аснову для далейшага ўпэўненага руху наперад.

Згадваючы пра цяжкі перыяд, які цяпер перажывае сусветная эканоміка і часткова Беларусь, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што раптоўна ён не скончыцца: каб захаваць краіну і развівацца далей, каб жыццё было стабільным і шчаслівым, усім трэба будзе шмат і напружана працаваць. «Гэта каштуе таго, каб пацярыцца» — сказаў Прэзідэнт. Што датычыцца дзяржавы, то яна ў сваю чаргу, запэўніў беларускі лідар, прыкладзе максімум намаганняў, каб беларусы дастойна перажылі ўсе выпрабаванні і выйшлі з іх яшчэ больш моцнымі і ўяданымі, чым раней. Аднак кожны павінен разумець і тое, што ад яго працы, яго ведаў і адказнасці залежыць сіла і працітанне ўсіх. «Таму, — дадаў Прэзідэнт, — сёння ніхто не павінен самаўільна і спрабаваць прызываць чыіавацца да сітуацыі. Калі атмасфера даверу і супрацоўніцтва ўлады і грамадства будзе захаваная, упэўнены, мы ўсё пераадолеем. Беларусь — працавіты народ, і ў яго адзіства вялікая перавага. Сваю адказнасць за працітанне роднай зямлі кожны павінен працягваць у канкрэтных справах».

Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў свеце няма ніводнай краіны, на якую б у той ці іншай ступені не паўплываў глабальны фінансавы-эканамічны крызіс. І цяпер ужо відавочна, што, шукаючы найбольш эфектыўныя шляхі пераадолення падзення эканомікі, заходнія краіны ўсё больш актыўна ажыццяўляюць захадзі дзяржаўнага рэгулявання эканомікі, бяручы тое, што яшчэ не так даўно заўзята адмаўлялі, крытыкуючы беларускую мадэль развіцця за яе нярынкавы характар. На думку кіраў-

ня працоўных месцаў. «Мы ўзялі іншы курс — на захаванне вытворчасці і кожны чалавек, які хоча працаваць, будзе працаваць, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Але пры гэтым павіны быць дысцыпліна і парадак на вытворчасці — гэта аснова парадку ў краіне».

Асабліва ўвагу Прэзідэнт надае выкананню Дырэктывы № 3. Эканомія становіцца не проста абавязковым прынцыпам гаспадарання, але і найважнейшым патрабаваннем нацыянальнай беспякі: у жорсткай барацьбе на сусветным рынку перамагае той, хто мае больш нізкую матэрыяла- і энергаёмкасць прадукцыі. І наглядзячы на тое, што сярэд краін СНД у Беларусі адзін з самых нізкіх па гэтых паказчыках у сярэднім паказчыку энергаёмкасці ВУП, на гэтым паказчыку мы працягваем адставаць ад найбольш развітых краін свету ў 2-3 разы.



Фота БЕЛТА.

ня працоўных месцаў. «Мы ўзялі іншы курс — на захаванне вытворчасці і кожны чалавек, які хоча працаваць, будзе працаваць, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Але пры гэтым павіны быць дысцыпліна і парадак на вытворчасці — гэта аснова парадку ў краіне».

Асабліва ўвагу Прэзідэнт надае выкананню Дырэктывы № 3. Эканомія становіцца не проста абавязковым прынцыпам гаспадарання, але і найважнейшым патрабаваннем нацыянальнай беспякі: у жорсткай барацьбе на сусветным рынку перамагае той, хто мае больш нізкую матэрыяла- і энергаёмкасць прадукцыі. І наглядзячы на тое, што сярэд краін СНД у Беларусі адзін з самых нізкіх па гэтых паказчыках у сярэднім паказчыку энергаёмкасці ВУП, на гэтым паказчыку мы працягваем адставаць ад найбольш развітых краін свету ў 2-3 разы.

Некаторыя кіраўнікі прадпрыемстваў, паводле слоў Прэзідэнта, цяпер скардзяцца на цяжкасці са збытам, маўляў, цензў ўпалі на 25-30 %. Аднак цензў знізіліся і на камплектавыя часткі, на сыравіну, значыць ён. Чаго пакутаваць, не разумее кіраўнік краіны, калі складнікі ў сабекошце ўпалі ў разы. Найважнейшым паказчыкам з'яўляецца не цена, а сабекошт прадукцыі, які адлюстраввае эфектыўнасць працы вытворчасці. Беларускія тавары запатрабаваны на знешнім рынку, але не трэба чакаць, што купінікі самі прыедуць на завод і ўсё скажуць — трэба сваю прадукцыю праасоўваць. Прэзідэнт дадаў, што кіраўнікі прадпрыемстваў не павіны па-старому разважачы, «мы будзем на карані знішчаць узнікненне ўтрыманніцкіх настроў у гаспадарчых суб'ектах». А вось тых прадпрыемстваў, якія не спасавалі

перад знешнімі складанасцямі і спрабуюць зняць новыя пазіцыі на рынках дзяржава падтрымае.

Назменным застаецца і курс на фарміраванне сацыяльна-арыентаванай рынкавай эканомікі, будаўніцтва моцнай дзяржавы. «Кожны грамадзянін павінен ведаць, што абвалу эканомікі мы не дапусцім!», — сказаў Прэзідэнт. Таму, нягледзячы на цяжкасці, не знікае і планка сацыяльна-эканамічных задач, якія пастаўлены на гэты год і пярэйдзеці. Несумненна, што выкананне задуманага патрабуе дадатковых намаганняў, але «калі мы змаглі выцягнуць краіну з разрухі ў 90-я гады, то справімся і з цяперашнімі цяжкасцямі».

У цяперашніх умовах, на што кіраўніком дзяржавы ўжо неаднаразова зварталася ўвага, Урад павінен стаць адным вялікім міністэрствам гандлю. Для мінімізацыі не-

гатыўнага ўплыву крызісу неабходна, з аднаго боку, больш актыўна знаходзіць новыя нішы для экспарту прадукцыі, з іншага — больш актыўна папярэжваць унутраны рынак. «Неабходна ўзмацніць «прамысловую здольнасць» нашага экспарту на рынку краін Еўрасаюза, наростаючага супраціўлення з ключавымі партнёрамі Беларусі на афразі-ацыяльным напрамку — Кітаем, Індыяй, Іранам, В'етнамам, Рэспублікай Карэя, Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі, актывізаваць узаемадзеянне з Егіптам, Сірыяй, ЮАР, — паставіў задану Прэзідэнт. — Больш сур'ёзна працаваць з Японіяй, краінамі Персідскага Заліва, Блізкага Усходу, больш поўна і вынікова выкарыстоўваць сувязі з эканомікамі такіх буйных краін, як Інданезія і Аўстралія». Ён яшчэ раз падкрэсліў, што асваенне новых замежных рынкаў павінен аказаць перавагу трэба разглядаць у якасці першамай задачы.

Прэзідэнт падкрэсліў, што для ўмацавання эканамічнай беспякі важнае значэнне мелі кредиты, што прадставілі Беларусі Расія, Венесуэла і ІМВФ, а таксама абмен кредитнымі рэсурсамі з Кітаем. «Гэта, — адзначыў ён, — свайго роду запас трываласці на выпадок непрадбачаных абставінаў». Аднак гэтыя грошы павіны працаваць, а не «праядзачыцца». Сёлетня неабходна будзе праводзіць гнуткую грашовую-кредытную і валютную палітыку, забяспечыць стабільнасць і прадказальнасць дынамікі абменнага курсу рубля. Прычым, запэўніў Прэзідэнт, у краіне для пачатку настройкі няма ніякіх падстаў. І заклікаў не скупіцца ў крамах усё, што ляжыць на паліцах, не абменьваць зарплату на валюту, не запасацца цукрам і крупамі, не бегчы ў банкі здымаць свае ўклады. І заўвагу ў чарговы раз, што дадаткова рэзка дэвальвацыя рубля не плануецца: «Я пра гэта казаў на пачатку года, і той, хто не паслухаў, сёння кажа, што дарэмна не паслухалі. Навошта ўсё гэта было. Яно ўсё на паліцах ляжыць. Вышлі аміяцвілі грошы. Ніхто не спрабаваў і не будзе, тым больш я, гуляюцца ці падманваць народ».

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Паритетбанк

ОАО «Паритетбанк» г. Минск, ул. Гамарніка, 9/4

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2009 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2009		01.04.2008	
			3	4	5	6
1	АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	11 248,8	5 440,1		
3	Средства в Национальном банке	1102	3 173,9	37 467,9		
4	Ценные бумаги:	1103	11 936,1	34 330,4		
	для торговли	11031	—	—		
	удерживаемые до погашения	11032	—	—		
	в наличии для продажи	11033	11 936,1	34 330,4		
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	75 937,4	15 377,4		
6	Кредиты клиентам	1106	193 579,3	143 307,2		
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	16,0	—		
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	18 487,7	14 531,1		
9	Прочие активы	1109	5 440,9	4 506,1		
10	ИТОГО активы	110	319 820,1	254 960,2		
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Средства Национального банка	1202	100 000,0	55 000,0		
13	Кредиты и другие средства банков	1205	16 683,5	32 357,9		
14	Средства клиентов	1206	86 908,3	53 371,3		
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	1 208,6	5 007,0		
16	Прочие обязательства	1209	4 499,9	5 525,0		
17	ВСЕГО обязательства	120	209 300,3	151 261,2		
18	КАПИТАЛ					
19	Уставный фонд	1211	93 368,4	93 368,4		
20	Эмиссионный доход	1212	—	—		
21	Резервный фонд	1213	1 555,9	964,3		
22	Накопленная прибыль	1214	8 751,9	5 190,5		
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	6 843,6	4 175,8		
24	ВСЕГО капитал	121	110 519,8	103 699,0		
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	319 820,1	254 960,2		
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
27	Требования	1301	183 877,6	127 900,5		
28	Обязательства	1302	72 473,9	51 953,9		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2009 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.04.2009		01.04.2008	
			3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011	10 633,6	6 293,0		
2	Процентные расходы	2012	5 962,8	2 231,1		
3	Чистые процентные доходы	201	4 670,8	4 061,9		
4	Комиссионные доходы	2021	1 017,6	762,9		
5	Комиссионные расходы	2022	107,1	47,6		
6	Чистые комиссионные доходы	202	910,5	715,3		
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	1 292,8	250,7		
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	153,2	(-67,4)		
9	Доход в форме дивидендов	205	—	—		
10	Чистые отчисления в резервы	206	761,2	185,9		
11	Прочие доходы	207	396,4	255,6		
12	Операционные расходы	208	4 791,8	3 904,7		
13	Прочие расходы	209	478,0	203,6		
14	Налог на прибыль	210	41,9	133,0		
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	1 350,8	788,9		

И.о. Председателя Правления
Главный бухгалтер

В.И. Коршун
М.М. Абраменко

Лицензия на осуществление банковской деятельности
Национального банка Республики Беларусь от 27.10.2006 г. № 5, УНП 100233809.

ISSN 1990 - 763X



Курсы валют, установленные НБ РБ с 24.04.2009 г. (для бн разліку)

- 1 доллар США 2 852,00
- 1 евро 3 710,74
- 1 латвийский лат 5 233,51
- 1 литовский лит 1 075,07
- 1 чешская крона 137,91
- 1 польский злотый 842,18
- 1 российский рубль 84,42
- 1 украинская гривна 352,10

Курс валют, установленные НБ РБ для безналичных расчетов

Агентства Уладзіміра Грыцкова

Цэнтрабанк РФ

- USD 33,7848
- 10 UAH 41,7096
- 1000 BYR 11,7881
- EUR 44,0216

Падпішыцеся на часопіс «Гэты Гэты»

«Гэты Гэты»

на 2009 год у роздзільнай ціне. Тэлефон рэдакцыі: 209-89-01.

ААТ «Агенцтва Уладзіміра Грыцкова» УНП 10024047

Ліцэнзія Міністэрства На 021408172806 выд. 03.05.2004 да 02.05.2009

У выхадныя прыпячэ да плюс 25

Сёння ўдзень чакаецца доволі сонечнае надвор'е, паведамляе рэдакцыя агульных сіноптык Рэспубліканскага гідраметэраля Волга Фядотава. Тэмпература паветра 10—15, па захадзе краіны да плюс 18 градусаў. Уначы на суботу ад мінус 3 да плюс 3, а ўдзень 25 градусаў 13—19 цяпла. Да 28 красавіка ўключна захаваецца малаволачнае без ападкаў надвор'е. Уначы на нядзелю будзе ад 0 да плюс 6 градусаў, уздзень — 15—20, а ў Брэсцкай і Гродзенскай абласцях — да 22 цяпла. У панядзелак і аўторак уначы 3—10, уздзень — ажно 18—25 градусаў. Сонечна і ўсміх будзе ападкаў.

Сяргей КУРКАЧ.

Украли сад

55 саджанцаў яблынь зніклі з саду КСУП «Брылёва», што пад Гомелем. Невядомыя ночу праніклі ў пасадкі паміж пасёлкам Пралетарскі і вёскай Мічурынскае і выкаралі дрэвы, якія каштуюць каля 420 тысяч рублёў. Зладзеі арышко не дзеялі на дню або, наадварот, гандлююць дрэвамі на рынку. Дарэчы, апошні варыянт выбрала 42-гадовая жыхарка абласнога цэнтры, якая «пасвілася» каля паліклінікі № 8, дзе нядуна былі высаджаны тую і ядовітыя. Жанчына выцягнула пяць тую і куст яблыню, што заўважыла вартаўніца ўстаноў і выклікала міліцыю, напад якой прыбыў з аўчаркай. Тая ўзяла след, і кабее, якая жыла ў прыватным доме і нідзе не працуе, давялося «здацца». Яна прызналася, што прадавала украдзеныя дрэвы на 25 тысяч рублёў за штурку.

А ў РДСУП «Папаратнае» Жлобінскага раёна сярэд белага дня на полі каля вёскі Вязок з севалак раптам знікла больш чым гаўтары тысячы кілаграмаў бульбы на суму 1 мільён 100 тысяч рублёў. У гэтым выпадку зладзеяў знайшлі адразу. Гэта былі два 44-гадовыя рабочыя гэтага ж прадпрыемства, раней не судзімыя жыхары вёскі Малевічы. Ірына АСТАШКЕВІЧ, Улад

Увазныя пошліны павышаны тэрмінам на 9 і 6 месяцаў

Увазныя пошліны на шырокі пералік спажывецкіх тавараў павышаны ў Беларусі тэрмінам на 9 месяцаў. Гэта прадугледжана ўказам Прэзідэнта ад 21 красавіка № 214 «Аб часовым устаноўленні ўвазных мытных пошлін на тавары», паводляе карэспандэнт БЕЛТА. Указ уступае ў сілу з дня афіцыйнага апублікавання.

Павышаныя імпортныя пошліны ўстаноўлены ў мэтах рэалізацыі мераў мытна-тарыфнага рэгулявання, накіраваных на падтрымку айчынных таваравытворцаў. У прыватнасці, у пералік уключаны бытавыя электрапрыборы. Пошліна на халадільнікі і маразільнікі ўстаноўлена ў памеры 25 працэнтаў ад мытнага кошту, але не менш як 0,3 еўра за 1 л, на аўтаматычныя пральныя машыны — 25 працэнтаў, пыласосы — 30 працэнтаў, мікрахвалевыя печы — 40 працэнтаў. Мінімальныя стаўкі пошлін на імпортныя тэлевізарты складуць ад 50 да 200 еўра за штуку (40 працэнтаў мытнага кошту), DVD-прайгравальнікі — 30 працэнтаў. Павышаны таксама ўвазныя пошліны на драўляную мэблю, ДВП, ДСП, фанеру, шпалеры, гадзіннікі, веласіпеды, на шэфра прадукцыя харчавання, у тым ліку на вінаграднае віно (да 30 працэнтаў ад мытнага кошту), марожанае (25 працэнтаў), адзенне (25-30 працэнтаў мытнага кошту), дываны, льняныя тканіны і іншую прадукцыю.

У дакумэнце агаворана, што ўстаноўленыя стаўкі ўвазных мытных пошлін на тактыльныя вырабы не распаўсюджаюцца на тавары з Еўрасаюза, Турцыі, Швейцарыі, Ліхтэнштайна. На такстыль з гэтых краін захаваны ўзровень пошлін, зацверджаны ўказам № 68 ад 8 лютага 2008 года (на тканіны) — 4-8 працэнтаў мытнага кошту, гатовяе адзенне — 12 працэнтаў).

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 214 ў Беларусі павышаны стаўкі ўвазных мытных пошлін на бульбу і сталовую гародніну тэрмінам на 6 месяцаў. У прыватнасці, да 1 лістапада гэтага года на свежую або ахалоджаную, існую бульбу, рэчгатую цыбулю, белаканчаную капусту, моркву і сталовыя буракі (згодна з кодамі Таварнай нанаменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці) устаноўлены адзіныя стаўкі ўвазной мытнай пошліны ў памеры 180 працэнтаў ад мытнага кошту тавару.

Такое рашэнне прынята з мэтай рэалізацыі мераў мытна-тарыфнага рэгулявання, накіраваных на падтрымку айчынных таваравытворцаў. Пры гэтым улічана прапанова Мінсельгасхарча павысіць памеры ўвазных пошлін на белаканчаную капусту, рэчгатую цыбулю, сталовыя буракі і моркву.

Раней згодна з указам кіраўніца дзяржавы № 523 ад 18 верасня 2008 года стаўкі сезонных мытных пошлін на ўвозімыя тавары былі ўстаноўлены да 1 сакавіка 2009 года. У прыватнасці, на рэчгатую цыбулю — у памеры 180 працэнтаў ад мытнага кошту тавару, на буракі — 150 працэнтаў, моркву — 120 працэнтаў, капусту — 75 працэнтаў. Бульбы ў гэтым пераліку не было.

Новыя, большыя высокія стаўкі ўвазных мытных пошлін на бульбу і гародніну дадуць магчымасць абараніць інтарэсы айчынных вытворцаў, паколькі ўвод у мінулым годзе новых імпартаў агароднінашасчышчаў дзе магчымасць забяспечваць унутраны рынак гэтай прадукцыі у неабходнай колькасці.

«АБ ВАЛУ ЭКАНОМІКІ МЫ НЕ ДАПУСЦІМ!»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Паводле яго слоў, у краіне не будзе дэфцыту і пустых прылучкаў. Дзяржава безагаворачна выканане ўсё свае абавязцельствы перад укладчыкамі, гарантуючы захаванасць грошавых сродкаў фізічных асобаў і забяспечваючы іх стопрацэнтную кампенсацыю, уключаючы сродкі нерэзідэнтаў. А грошова-крэдытная сістэма краіны будзе функцыянаваць стабільна і надзейна.

У перыяд глабальнага крызісу, сказаў Аляксандр Лукашэнка, мэтагодна перакласці частку цяжкаў з індустрыі на іншыя сектары эканомікі. Так, трэба сур’ёзна заняцца развіццём сектара паслуг і зрабіць яго экспартарыентаваным.

Больш энергійным павінна стаць развіццё сферы паслуг у малых і сярэдніх гарадскіх пасяленнях. Актуальным Прэзідэнт назваў развіццё культурнага турызму. Сёння ў Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў налічваецца

АЛЯКСЕЮ ЛЯВОНАВУ ДАПАМАГЛА ВЫЖЫЦЬ ДАБРЫНЯ БЕЛАРУСАЎ

Праз шмат гадоў лётчык-касманаўт, двойчы Герой Савецкага Саюза выказаў сваю павагу да нашай зямлі праз выставу сваіх квілінскіх твораў. Яго выставу «Касмічнае і зямное жыццё» можна будзе глядзець у Нацыянальным мастацкім музеі да 3 мая. На адкрыццё Аляксея Лявонаў прыехаў сам. Да гэтага часу у яго не прапала жаданне нешта рабіць упэрышню. Калісьці ён першы выйшаў у адкрыты космас, напэўна, першы стаў малавечаю тое, што бачыў праз шкло свайго скафандру, і цяпер упэрышню дэманструе свае працы ў Мінску, дзякуючы падтрымцы ЗАТ «Альфа-банк». Гэты банк падтрымаў Лявонава, калі ён патрапіў у цяжкае жыццёвае сітуацыю пасля распаду СССР, прапанаваўшы яму працу. Але быў у жыцці легендарнага касманаўта яшчэ адзін круты паварот, які аднойчы і назаўсёды пасляў у ім павагу да беларусы.

— Мы жылі ў Сібіры, у суровым краі, — угадвае Аляксей Архіпавіч. — У 37-м годзе ў краіне было шмат трагедый, не прайшла бда і міма нашай сям’і. Бацьку забралі без суда і следства. Маці з сямю дзецьмі выкінулі на вуліцу з хаты, усё, што было, забралі. Старэйшая сястра, якой было 19 гадоў, паехала працаваць у Кемерава на будаўніцтва ЦЭЦ, там яна сустрэла хлопца, які быў з Магілёва, выйшла за яго замуж. І вось гэты чалавек, калі даведваўся, што адбылося, піша майёй маці, якую ніколі не бачыў: «Мама, прыязджайце да нас у Кемерава…» Мы паехалі і жылі там адзінаццаць чалавек у пакоі 16 метраў. А яны толькі пару месяцаў як ажаніліся. Я і сёння ўражаны мужнасцю і шчырасцю гэтага чалавека. Імя яго Антон Хадановіч, ён стаў мне другім бацькам. Праз два гады нашага бацьку выпусцілі і нам далі два пакоі ў тым жа бараку.

Аднак цёплыя сяброўскія адносіны звязваюць Аляксея Лявонава з яшчэ адной беларускай — першай жанчынай-касманаўтам Вальянцінай Церашковай. Яна прыехала не толькі на выставу сябра, але і на радзіму сваіх продкаў.

— Абодва мае бацькі з Беларусі, мама з Віцебскай вобласці, вёска Ерамеюшчына, тата з Магілёўшчыны. Пераехалі ў Яраслаўскую губерню ў пошуках лепшага жыцця. Я ў Беларусі упэрышню была ў 70-м годзе. Памятаю, што абедзве мае бабুলі размаўлялі па-беларуску. І я пераймаля іх словы, мае сябры не разумелі, калі я казала «адчыні». У нашай сям’і выхоўвалася асаблівае стаўленне да беларускай культуры, у хаце часта гукалі беларускія песні. Цяпер ужо

«Паліцья кожнай краіны мае свае традыцыі і праце паводле ўласнай філасофіі, — забываўў перад журналістамі Юрген Шуберт. — На пачатку нашага супрацоўніцтва мы хачелі б даць шанц беларускім калегам, якія, безумоўна, з’яўляюцца спецыялістамі ў сваёй галіне, пазнаёміцца з тым, як з той ці іншай сітуацыяй супраўляюцца супрацоўнікі паліцыі Германіі. Затым маем на мэце сумесна вырацаваць схему таго, што з нашага вопыту можна было б прымяніць тут. У 2006 годзе нам паспяхова ўдалося прасесці чэмпіянат свету па футболе, а праз два гады мы таксама паспяхова супрацоўнічалі з прадстаўнікамі Аўстрыі і Швейцарыі пры правядзенні футбольнага чэмпіянату Еўропы. Як вядома, два тыдні таму

амаль пяць тысяч помнікаў, размешчаных у невялікіх населеных пунктах. «Але што зроблена, каб выкарыстаць гэтае багацце? — запытаўся Аляксандр Лукашэнка. — Хваліцца, прама скажам, няма чаму: мала гасцінці, кемлінгаў, утульных прыдарожных кавярняў. Не умеем зрабляць на турызме грошы, а часам нават лянёмся падняць іх з зямлі». Прычым ён падкрэсліў, што не абавязкова хапацца за нейкія мегапраекты. Гістарычнымі палатамі, сядзібамі, малабюджэтным сельскім турызмам таксама трэба не марудзіць заняцца. Хапае ў нашай краіне і прыгожых прыродных мясцінаў, якія прыцягнучу турыстаў.

Прэзідэнт таксама лічыць, што трэба максімальна выкарыстоўваць перавагі географічнага становішча краіны, пачынаючы ад фарміравання арганізацыйна-прававой прывабнасці транзіту праз Беларусь да сучаснага прейдарожнага сэрвісу.

Акрамя таго, неабходна заздзейнічаць канкурэнтныя перавагі распусь-

ніто з нас не гаворыць па-беларуску, на жаль…» Але асабліва патраважліва адносіны да вашай краіны захаваўся.

Славутыя касманаўты, прыехаўшы ў Мінск, акрамя музея і ўрачыстых мерапрыемстваў з нагоды выставы, пакінулі час на ўспаміны і ўшанаванне выдатных беларускіх асобаў, якіх павазалі і любілі. Яны з’ездзілі на могілкі пакланіцца Ягт-ру Машэраву, з якім іх звязвала сяброўства. Успомнілі любімых артыстаў Мулявіна і быцькі з сынам Яроманчу.

Магчыма, што пасля наведвання Беларусі Аляксей Лявонаў атрымае новы штуршок да натхнення, возьмецца за пэндзаль і скончыць карціну «Белавежская пушка», якую піша ўжо некалькі гадоў. Аднак сярод яго твораў ужо ёсць адзін беларускі матыў: «Млын пад Мінскам». Усёго ён аўтар больш за 200 жывапісных твораў і, як ні дзіўна, змяяных пейзажаў на выставе значна больш, чым касмічных. У падарунак Нацыянальным мастацкаму музею Беларусі ён пакінуў свае кнігі пра космас і мастацкія альбомы, дзе можна параўнаць касмічны пейзажы з зямнымі. Аўтар пра гэта такжэ ка: «Сама Зямля большая і прыгажэйшая за тое, што мы можам бачыць з космосу».

Ларыса ЦІМОШЫК.

стымуляванне дзелавой актыўнасці айчынных і замежных суб’ектаў гаспадарання. «Разумеючы гэта, — сказаў ён, — мы ўзялі курс на лібералізацыю эканамічнай дзейнасці». Як вядома, шмат у гэтым напрамку ўжо зроблена і ёсць вынікі. Да прыкладу, па класіфікацыі Сусветнага банка летась Беларусь заняла чацвёртае месца ў першай дзясяці краін-рэформатараў. Разам з тым, забываўў Прэзідэнт, многія пасля таго, як у Беларусі было аб’яўлена аб лібералізацыі, зраэумілі гэта як усёдазволенасць. «Мы кажам пра эканамічную лібералізацыю, пра тое, каб не перашкаджаць працаваць тым, хто ўстаідажа хоча, — патлумачыў Аляксандр Лукашэнка. — Лібералізацыя — не шлях да беспарадку і дэстабілізацыі эканомікі не ўводзіцца толькі да прыватнасці, распродажу зямлі і іншай уласнасці. Гэта паступова праісе, накіраваны ў першую чаргу на разнаўжыванне дзелавой актыўнасці». Дзяржава, заяваў Аляксандр Лукашэнка, будзе і надалей спрыяць стварэнню аптымальнаго мю для вядзення гаспадарчай дзейнасці, а падпррымальнікі павінны ім скарыстацца такім чынам, каб карысць была і людзям, і дзяржаве.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

(Больш падрабязна — у наступным нумары.)

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Аляксея Лявонава з адкрыццём персанальнай Выстаўкі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванне вядучыя адносіны СССР, двойчы Герою Савецкага Саюза генерал-маёру авіяцыі Аляксею Лявонаву з нагоды адкрыцця персанальнай выстаўкі ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



Фото БЕЛТА.

ЧОРТ ПАБЛЫТАЎ...

...жыхара Віцебска, які атрымаў тры адукацыі (у тым ліку скончыў і семінарыі). Як яшчэ можна растлумачыць тое, што ён зрабіў? Ён — інтэлігентны, раней не судзімы, жанаты чалавек, бацька малаго дзіцяці, падмунаў бабўлку, каб завадоцца ў аднапакёвай кватэрай. А былоу гаспадыню адправілі ў «прытулак» для састарэлых. Дарэчы, яна так і не дажыла да завяршэння судовага працэсу. На судзе яна не прысутнічала, толькі дэманстравалі відэазанісе яе паказанні. Яго ж прыгаварылі да 6 гадоў пазбавлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці.

Адзінока бабуля з кватэрай

Будучая ахвяра нашага героя (зразумела, у адмоўным сэнсе гэтага слова) нарадзілася ў далёкім 1926 годзе. Ён — у 1980-м. Як дакладна яны пазнаёміліся — невядома. Устаноўлена, што было гэта ў жніўні пазамінулага года. Па адной з версій іх пазнаёміла прыхаджанка храма. Расказала знаёмаму ветліваму маладому мужчыну, што, маўляў, яшчэ адзінока бабуля на Маскоўскім праспекце (у вельмі добрым Віцебскім раёне), якой патрэбны клопат, догляд. Антон (назваём яго так) прапанаў на той час вадзіццлем. Ён пачаў наведвацца бабўлку. У выніку даволі хутка атрымаў ад яе даверанасць на продаж кватэры.

Як расказаў «Звяздзе» начальнік аддзела пракуратуры Віцебскай вобласці Яўген ЛАПКОЎСКІ, які падтрымліваў на судовым працэсе абвінавачванне, бабўля так лёгка даверыла яму ад свайго імя заключача здзелкі, звязаная з кватэрай, бо мела праблемы з псіхіяй. І апошнне вызначана дакументальна. Кантраляваць свае дзеянні понаўсёю не магла. Сваёкі ў яе ёсць, але на той час родная сястра была шпіталізаваная ў Мінску. У сталіцы жыве і пляменніца.

Святлана БАРЫСЕНКА.

Па чутках і аўтарытэтна Ці можна здаць у аптэку попель?

У Віцебскі карпункт «Звязды» па кансультацыю звярнуўся наш чытач, які задаў вельмі нечаканае пытанне: ці прымаюць зараз у аптэках попель?

Маўляў, яшчэ ў савецкія гады можна было здаць попель ад выкураных цыгарэт, які ішоў на перапрацоўку.

— Я ведаю, вядома ж, што курьрць дрэнна і вельмі шкодна для здароўя. Але ж пазбавіцца ад гэтай звычкі не магу, — распавядае наш чытач. — У колькіх аптэках, пераважна ў дзяржаўных, не пытаў пра магчымасць здаць попель, толькі супрацоўнікі смяяліся надна мной.

— Ды што вы! — вельмі здзівіўся майб просьбе пракаментаваць пытанне загадчых дэдачнай інфармацыйнай службы Віцебскага гандлёвага-вытворчага рэспубліканскага ўтарнага прадпрыемства «Фармацыя» Аляксандр ЮРАСАЎ. — Ніколі аптэкі не займаліся купляй попелу. Дарэчы, некаторыя грамадзяне на поўным сур’ёзе, чамусьці, спрабавалі здаць у аптэкі, не паверыць, крылы майскіх жукоў. Быццам бы, таксама недзе чыталі, што іх перапрацоўваюць. А вашумо чытачу і іншым ад душы і шыра раю кінуць курцы!

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ, ЧТО ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ по итогам работы Общества за 1 квартал 2009 года будет осуществляться по адресу: г. Минск, ул. Богдановича, 129 и почтовыми переводами.
Справки по тел.: 017 334 30 31, 334 34 74.
УНП 100364117.

Абзац

■ **Боепрыпасы часоў мінулай вайны выяўленыя ў Мінску. Падчас земляных работ на будаўнічай пляцоўцы па вуліцы Старынаўскай знойдзена некалькі артылерыйскіх снарадаў і мінамётная міна. Усе яны былі з узрывальнікамі. Боепрыпасы вывезены за горад і знішчаны.**

■ Жыхар Оршы здзейсніў двойное забойства з-за свайго сабакі. Ён прагуляў сабаку ў лесе. Там выпалі мужчына і жанчына і, па словах падарэзанага ў забойстве, сталі здэкаваць з жывёліны. Тады 20-гадоваы непрацоўчы ўпадальнік сабакі, таксама п’яны, ударыў мужчыну бярэвом на галаве, а потым стаў біць і жанчыну. Ён затрымааны.

■ **Пажары ў шасці дачных дамах садавога таварыства ў Валожынскім раёне адбыліся ў ноч на чацвер. На месца здарэння выехалі вядзвальнікі валожынскага падраздзялення МНС, у т.л. 15 аздаінак тэхнікі. Праз гадзіну пажары ўдалося ліквідаваць. Пабудоваў, што гарэлі, не знаходзіліся побач. Згарэў адзін дом, астатнія ўдалося выратаваць. Асноўнай версіяй узнікнення пажараў лічыцца падпал.**

■ Дзесяць месяцаў абкрадала краму Чэрвеньскага райма яго ж загадчыца. Жыхарка вёскі Наталеўска падарэзца ў тым, што са студзеня па кастрычнік мінулага года скрала з крамы тавараў амаль на Вр14 млн. Яна арыштаваная.

■ **У Таліне закладзены краевугольны камень выцвярзнік-а, які плануецца пабудоваць да верасня г.б. Будовай аб’здэца гораду ў 16,4 мільн крон (каля мільёна еўра). Выцвярзнік стана самым буйным сацыяльным аб’ектам, пабудаваным сёлета ў сталіцы. Адрэзу пасля таго, як Эстонія выйшла са складу СССР, тут была звернутая сетка выцвярзнікаў — як спадчына савецкага мінулага. Між тым спажыванне алкаголю ў рэспубліцы расце, згодна з ацэнкамі Інстытута даследавання здароўя (ТІІ), Эстонія займае першае месца ў Еўропе па аб’ёме спажывання спіртнога на душу насельніцтва.**

■ Ад усіх чыноўнікаў кітайскай правінцы Шаньдун, якія займаюць кіруючыя пасады, запатрабавалі прачытаць штогод па 3-5 кніг. Парткам запатрабаваў, каб прашчарговай задачай стала пазабліпенне вывучэнне тэорыі сацыялізма з кітайскай спецыфікай. Адначасова належаць вывучаць сучасную тэорыю кіравання, набываць веды ў галіне навукі і тэхнікі, гісторыі, філасофіі, літаратуры і мастацтва, замежных моў, камп’ютарнай тэхнікі. Справаздачы аб колькасці прачытаных кніг здаюцца ў парткам.

Поўны абзац

■ **У ЗША пачынае працаваць кампанія, якая арганізуе пералёты выключна для жывёлаў. Як паведамляецца, гэта першая ў свеце авіякампанія, што прапануе перавозку хатніх гадзюнаў з камфортам, які варты саміх уладальнікаў. На борт самалётаў людзей, акрамя пілотаў, пускać не будуць. Праўда, сабакам і катам дзвядзцацца сядзець не ў мяккіх крэслах каля аэна, а ў прасторых кантэйнерах — дзеля ўласнай бяспекі. Астатнія авіякампаніі размяшчаюць жывёлаў у грузавым адсеку, і ў выніку такога пералёты яны перажываюць вялізны стрэс. Першы палёт пройдзе 14 ліпеня. У расклад уключаны пакулы пач асноўных гарадоў: Нью-Ёрк, Вашынгтон, Чыкага, Дэнвер і Лос-Анджэлес.**

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Па чутках і аўтарытэтна Тэфлон бяспечны, пакуль... не пашкоджаны

Ходзяць чуткі пра тое, які шкодны гэты зручны, лёгкі тэфлоныя посуд. Маўляў, варта толькі нагрэць такую пательню, яна пачынае «выпрацоўваць» дзясяцікі шкодных хімічных злучэнняў, здольных прывесці да шэрагу непрыемнасцаў — ад раку да мужчынскай бесплоднасці.

Насамрэч, як кажа навуковы супрацоўнік прафілактычнай і экалагічнай таксікалогіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра гігіены Волгаа КЛАЧКОВА, небяспечным можа быць пашкоджанае тэфлонавае пакрыццё. Нездарма вытворцы такога посуду зяртаюць увагу на вельмі ашчаднае, з дапамогай спецыяльных лапатак, абходжанне з ашопнім.

Паводле слоў урача-гігіеніста аддзялення гігіены харчавання Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Волгаа АГЕЕВЫА, у цэлым любы посуд, які вырабляецца ў нашай краіне, або завозіцца з-за мяжы і рэалізуецца праз гандлёвую сетку, павінен быць бяспечным для здароўя. Якасць і бяспеку тавару пацярджваюць адлавенныя дакументы — сертыфікаты, пасведчаны. Што да пательняў, то яны выпускаюцца з матэрыялаў, які засташца бяспечным як у стане «скаюю», так і пры награванні. На сёння канкрэтных фактаў выяўлення шкодных рэчываў у прадуктах, прыгатаваных на тэфлоне, не зафіксавана, кажа спецыяліст. Наогул жа, тавар, у тым жа тэфлонавым пательні, якія прадаюцца ў вызначаных месцах — такіх жа маркетах, гаспадарчых крамах і г.д. — гарантавана бяспечны.

Святлана БАРЫСЕНКА.

Дыскусійная трыбуна

МЫ «ПРАМЯНЯЛІ» ГАРЭЛКУ З МЯСАМ НА МАЛАКО

Крызіс крызісам — а есці хочацца кожны дзень і не адзін раз. У СМІ перыядычна з’яўляецца інфармацыя то пра рост цэнаў, то пра іх зніжэнне. Кіякі ж тэндэнцыі цяпер у галіне рознічнага гандлю харчовымі прадуктамі? Чаго мы купляем болей? Што выключылі са свайго рацыёну? Куды змяняюцца цэны ў крамах? Пра ўсё гэтае мы пагутарылі з Віктарам МАРГЕЛАВЫМ, старшынёй саюза юрыдычных асобаў «Рэспубліканска канфедэрацыя прадрымальніцтва», дырэктарам гандлёвага прыватнага ўітарнага прадпрыемства «Трыдакта»:

— Віктар Ягоравіч, якія тэндэнцыі па цэнах у рознічным гандлі харчовымі таварамі?

— Па розных групах тавараў розныя змены. Напрыклад, знізіліся цэны ў бакалейнай групе — на крупы, макарону. Затое ідзе рост па малочных і хлебабачных вырабах. У хлебце чабумчыц цяпер стала вельмі мала тэдаў, нават у хлебце масавых гатункаў, што вядзе да падаражэння. Відачы, часам някраснае збожжа і мукца, з якой выпякаюць хлеб. Што датычыцца імпортных тавараў, то пам’ятаецце, калі быў скачок долара, імпарцёрў перастрахаваліся і цэны тады вельмі выраслі. Сёння ж сітуацыя стала зразумелай, стабілізавалася, і назіраецца адкат цэнаў. Складаная сітуацыя з рыбнай прадукцыяй — па ёй ідзе вялікі рост цэнаў. Гэта забяспечыла не ад гандлю, а ад імпарцёрў. Рыбы рынак вельмі мананалізаваны, з-за чаго і рост цэнаў склаў 30-40 працэнтаў у параўнанні са снежнем 2008 года, дый асартымент пацярпеў. Напрыклад, вядзжаная скумбрыя ў расійскім опцце каштуе 15-17 тысяч рублёў, а ў нас — 20-25 тысяч.

Асабліва сітуацыя на садванне і гародніне. Тут ідзе вялікі канфлікт інтарэсаў законных і незаконных імпарцёрў. Восць цяпер цэлая група прадпрыемстваў-імпарцёрў уваходзіць у наш саюз, бо не ведаюць, як ім працаваць у сітуацыі нядабраўсманення канкурэнцыі.

Справа ў тым, што ў нас высокія пошліны на імпорт гародніны, напрыклад, на памідоры ці агуркі — каля 30 працэнтаў. Есць і наогул пошліны да 100 %, скажам, на каўбасы. А па розных групах тавараў розныя змены. Напрыклад, знізіліся цэны ў бакалейнай групе — на крупы, макарону. Затое ідзе рост па малочных і хлебабачных вырабах. У хлебце чабумчыц цяпер стала вельмі мала тэдаў, нават у хлебце масавых гатункаў, што вядзе да падаражэння. Відачы, часам някраснае збожжа і мукца, з якой выпякаюць хлеб. Што датычыцца імпортных тавараў, то пам’ятаецце, калі быў скачок долара, імпарцёрў перастрахаваліся і цэны тады вельмі выраслі. Сёння ж сітуацыя стала зразумелай, стабілізавалася, і назіраецца адкат цэнаў. Складаная сітуацыя з рыбнай прадукцыяй — па ёй ідзе вялікі рост цэнаў. Гэта забяспечыла не ад гандлю, а ад імпарцёрў. Рыбы рынак вельмі мананалізаваны, з-за чаго і рост цэнаў склаў 30-40 працэнтаў у параўнанні са снежнем 2008 года, дый асартымент пацярпеў. Напрыклад, вядзжаная скумбрыя ў расійскім опцце каштуе 15-17 тысяч рублёў, а ў нас — 20-25 тысяч.

— Віктар Ягоравіч, а што з цэнамі на каўбасы? — Па мясе ідзе рост цэнаў. Хоць рынак насычаны і нават перанасы-

чаны каўбаснымі вырабамі, вытворцы падмыкаюць і падмыкаюць цэны адзін перад адным. І цана паднялася значна — калі ўвосьнен свініна ў паўтрусаў у опце каштавала каля 6 тысяч, то цяпер — каля 9 тысяч. І зноў жа пытанне на якасці: вытворцы каўбасных вырабаў пагаршаюць якасць і прымяняюць тэхналогіі па зніжэнні себастошты. Няма нармальных сырых каўбас (акрамя ваўкавыскіх, але іх не купіш), няма прстойных блоніў з мясам, складана знайсці доўгай прадуцц, яшчэ канкурэнцыя па нізкіх цінах. У прычыны, такая сітуацыя не толькі ў нас. Я быў у ЗША, і там даўно перамаглі ты, хто травіць хіміяй: там у гіпермаркцеце бачыў толькі адно найменне натуральнага саля. А астатнія — з хіміяй. На жаль, такая тэндэнцыя і ў нас цяпер у многім назіраецца: ідзе зона не за натуральнасцю, а за цаной і знешнім выглядам.

— Спрагназваваць па цэнах на найбліжэйшы час можаце што-небудзь?

— Тут усё звяз

Быць ці не быць у прафсаюзе — пытанне, зразумела, асабістае. Аргумент «супраць» тут вядомы ці не кожнаму — штомесячны ўзносы ў памеры 1 працэнта ад заробку. Аднак ёсць і аргументы «за». Зрэшты, пра іх наша гутарка з начальнікам галоўнага прававога ўпраўлення Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Валерыем Патровічам БУЛГАКАВЫМ.

ЗМЕСТ КАНТРАЛЮЮЦЬ «НА ЎВАХОДЗЕ» ХТО ВYZНАЧЫЦЬ ІЛЬГОТЫ?

Ці не самая вострая тэма апошняга часу — кантракты. Формальна тут усё проста, найменьнік мае поўнае права працягваць ці не працягваць працоўныя дамовы па ўласным меркаванні і пры гэтым зусім не абавязаны тлумачыць прычыны свайго рашэння. Разам з тым у гэтым выпадку ёсць адзін і даволі істотны нюанс.

Перш-наперш варта заўважыць: нам удалося дамагчыся, каб на заканадаўчым узроўні было замацавана права прадстаўніцкай прафсаюза ўдзельнічаць у абмеркаванні праекта кантракта, такім чынам, сёння змест практычна ўсіх кантрактаў праходзіць спеваасабліўную прафсаюзную «экспертызу», — распавядае Валерыі Булгакаў. — Апроч таго, прафсаюзы павінны кантраляваць такія моманты, як выкананне тэрмінаў папярэджання пры працягу ці не працягу кантрактаў, а таксама самую абгрунтаванасць пераводу на кантрактную форму наёму.

І ўсё ж галоўнае ў іншым. Прафсаюзная «пяравічка» можа выступіць з ініцыятывай замацаваць шэраг дадатковых гарантый у калектыўным дагаворы — прыкладам, тут магчыма вызначыць большы, чым 2 тыдні, тэрмін папярэджання аб непрацягванні кантракта, прадастаўленне на працягу тэрміну папярэджання пэўнага свабоднага часу на пошук новай работы. А плюс да таго, можна зрабіць запіс аб заключэнні кантракта з высокакваліфікаванымі работнікамі, што не маюць парашэнняў дысцыпліны і валодаюць вялікім стажам у арганізацыі, адразу на 5 гадоў, прадугледзець абавязковасць працягу кантрактаў з работнікамі не за 2, а за 3 гады да дасягнення пенсійнага ўзросту, працягу кантрактаў з работнікамі, якія з'яўляюцца адзінымі карміцелямі ў сям'і або выхоўваюць дзіця-інваліда, абавязчы мінімальныя памеры абавязковых меараў матэрыяльнага стымулявання, напрыклад, дадатковыя надбавкі працягласцю не менш за 3 календарныя дні і павелічэнне тэрыфнай стаўкі не менш чым на 30 працэнтаў.

І ўсё ж галоўнае ў іншым. Прафсаюзная «пяравічка» можа выступіць з ініцыятывай замацаваць шэраг дадатковых гарантый у калектыўным дагаворы — прыкладам, тут магчыма вызначыць большы, чым 2 тыдні, тэрмін папярэджання аб непрацягванні кантракта, прадастаўленне на працягу тэрміну папярэджання пэўнага свабоднага часу на пошук новай работы. А плюс да таго, можна зрабіць запіс аб заключэнні кантракта з высокакваліфікаванымі работнікамі, што не маюць парашэнняў дысцыпліны і валодаюць вялікім стажам у арганізацыі, адразу на 5 гадоў, прадугледзець абавязковасць працягу кантрактаў з работнікамі не за 2, а за 3 гады да дасягнення пенсійнага ўзросту, працягу кантрактаў з работнікамі, якія з'яўляюцца адзінымі карміцелямі ў сям'і або выхоўваюць дзіця-інваліда, абавязчы мінімальныя памеры абавязковых меараў матэрыяльнага стымулявання, напрыклад, дадатковыя надбавкі працягласцю не менш за 3 календарныя дні і павелічэнне тэрыфнай стаўкі не менш чым на 30 працэнтаў.

І ўсё ж галоўнае ў іншым. Прафсаюзная «пяравічка» можа выступіць з ініцыятывай замацаваць шэраг дадатковых гарантый у калектыўным дагаворы — прыкладам, тут магчыма вызначыць большы, чым 2 тыдні, тэрмін папярэджання аб непрацягванні кантракта, прадастаўленне на працягу тэрміну папярэджання пэўнага свабоднага часу на пошук новай работы. А плюс да таго, можна зрабіць запіс аб заключэнні кантракта з высокакваліфікаванымі работнікамі, што не маюць парашэнняў дысцыпліны і валодаюць вялікім стажам у арганізацыі, адразу на 5 гадоў, прадугледзець абавязковасць працягу кантрактаў з работнікамі не за 2, а за 3 гады да дасягнення пенсійнага ўзросту, працягу кантрактаў з работнікамі, якія з'яўляюцца адзінымі карміцелямі ў сям'і або выхоўваюць дзіця-інваліда, абавязчы мінімальныя памеры абавязковых меараў матэрыяльнага стымулявання, напрыклад, дадатковыя надбавкі працягласцю не менш за 3 календарныя дні і павелічэнне тэрыфнай стаўкі не менш чым на 30 працэнтаў.

НЕБА, АДЛЮСТРАВАНЕ У МУЗЫЦЫ

Па благаслаўленні Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыярхага Эзарха ўсе Беларусі, у нашай краіне з 27 красавіка па 3 мая будзе праходзіць Х Міжнародны фестываль праслаўленых песнапенняў, прысвечаны 25-годдзю Сабора беларускіх святых. Арганізатарамі з'яўляюцца Беларускі Эзархат, шэсць міністэрстваў, Мінскі гарадскі і абласны выканкамы, Дзяржаўны памешны камітэт, Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Дабрынялюбства і Упаванне на справы рэлігій і нацыянальнасцяў пры Саўеце Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Мерапрыемствы фестывалю пройдуць у канцэртных залах, музеях, храмах, школах, балных залах Мінска, Палачка, Бабруйска, Барысава, Жодзіна, Нясвіжа, Клецка, Івянца, Мар'інай Горкі, Багомля, Лагойска. — Міжнародны фестываль Праслаўленых песнапенняў — гэта ўнікальнае з'ява сучаснага культурнага, навуковага і грамадскага жыцця, — кажаў на прэсканферэнцыі, прысвечанай адкрыццю фестывалю намеснік міністра культуры Віктар КУРАЦЬ, — ён садзейнічае аднаўленню ў душы братняй хрысціянскай любові і ўзаемазрумаванню, паглыбленню інтэграцыі ў культурную, навуковую і грамадскіх сферах, робіць дабратворны ўплыў на ўмацаванне стагнаўнага іміду Беларусі на міжнародным арэне.

У фестывалі праслаўленых песнапенняў (першы адбыўся ў 1989 годзе) бяруць удзел не толькі царкоўныя, але і свецкія (дзіцячыя і дарослыя) харавыя калектывы, а таксама мастакі, іканіцысты, паэты і вядучыя вучоныя ў галіне праслаўленай мастацкай культуры.

Сёлетня ў конкурсным праслаўленні возьмуць удзел 45 калектываў з 14 краін свету. З Індыі прыедзе праслаўлены хор духоўнай семінарыі з горада Катаям. Галандыю прадставіць хор «Октоіс» з Амстэрдама, Францыю — ансамбль хора святыхца Міхаіла з горада Ніца... У склад журы ўваходзяць прадстаўнікі 7 краін. Старшынёй журы стаў настацельнік Мінскага прыхода ў гонар Усіх Святых протарыёр Федар Поўны, сустаршынёй — заслужаны дзеяч мастацтваў Расіі мастацтва Аляксандр Анісімаў.

У рамках фестывалю пройдуць таксама вытвы духоўнай пазізі і аўтарскай песні, адкрыцця выстава сучасных Польскай і Беларускай іканічных школ у Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі (з 23 красавіка па 11 мая), адбудзецца міжнародная навуковая канферэнцыя «Мовы праслаўленай культуры». **Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.**

МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Аукцион состоится 25 мая 2009 года в 16.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

1. Наименование предмета аукциона	Право заключения договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания торгового центра
2. Местонахождение земельного участка, площадь	улица Мовчанского, 0,2459 га
3. Срок аренды земельного участка	50 лет
4. Кадастровый номер земельного участка	740100000006002403
5. Сведения об инженерных коммуникациях	по земельному участку проходит линейная канализация, подземная кабельная линия электропередач. В непосредственной близости располагаются все инженерные коммуникации
6. Начальная цена продажи	56 208 000 рублей
7. Размер задатка	5 059 000 рублей
8. Сумма расходов (ориентировочная), связанных с подготовкой и проведением аукциона, подготовкой и изготовлением документации, необходимой для его проведения, подлежащая возмещению Победителем	8 000 000 рублей

Принимать участие в аукционе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях сторон желающие принять участие в аукционе представляют:

Заверенную копию платёжного поручения о внесении задатка на расчётный счёт Могилевского городского исполнителю коммунальных работ № 3642017441709 в филиале 700 МОУ ОАО «СБ «Беларусьбанк», код 536, УНП 700123787 (разовый платёж);

Юридические лица — доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда данное юридическое лицо представляет его руководителем), копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;

индивидуальные предприниматели — паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации, а в случае участия в аукционе представителя — паспорт и нотариально заверенную доверенность;

граждане — паспорт, а в случае участия в аукционе представителя — паспорт и нотариально заверенную доверенность;

иностранные юридические лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения, также документ о финансовом состоянии, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией; С, засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.

1) Условия проведения аукциона (наличие не менее двух участников).

2) Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с предметом аукциона.

3) В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении и оплате земельного участка победителю аукциона определять стоимость предмета аукциона, возместить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона.

Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКПП «Проектное специализированное бюро») по адресу: **г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206** в рабочие дни с 8.00 до 17.00. **Последний день приема заявлений — 19.05.2009 года до 17.00.**

Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63.

не часта. Нашмат больш «папулярнымі» з'яўляюцца індывідуальныя канфлікты. Формальна тут работнік павінен абараняць свае інтарэсы, і ў тым ліку ў судзе, самастойна. Аднак не зусім.

— Калі работніку патрабуецца юрыдычная дапамога, а на прадыемстве няма ўласнага прафсаюзнага юрыста, можна звярнуцца па дапамогу ў абласны ці рэспубліканскі камітэт галіновага прафсаюза, абласное аб'яднанне прафсаюзаў або ў юрыдычныя кансультацыі Федэрацыі прафсаюзаў, урушце, ёсць магчымасць атрымаць парады праз сайт Федэрацыі www.fpb.by, — распавядае Валерыі Булгакаў. — І, да слова, членам прафсаюза за такую дапамогу, у тым ліку па прадстаўніцтве ў судзе, аказваецца бясплатна.

ШТО ЗАЛЕЖЫЦЬ АД ПРАЦЫКА?

Таксама цікавыя моманты. Прадстаўнікі прафсаюзнай «пяравічкі» павінны ўдзельнічаць у рабоце атэстацыйнай камісіі, у атэстацыі працоўных месцаў на «шкоднасць», з прафсаюзнай арганізацыяй ўзгадняюцца графік работ і зменнасці, вызначэнне 5-ці б-дзённага працоўнага тыдня, вядзенне падсумаванага ўліку працоўнага часу, рашэнні аб падзеле працоўнага дня на часткі, рэжым гнуткага працоўнага часу, перапынкі, графікі працоўных надбавак, пытанні звальнення, а ў некаторых галінах — і пытанні рэміравання работнікаў. Прычым падобныя правы прафарганізацыі з'явіліся не выпадкова — іх трэба разглядаць як сродак ад магчымых парашэнняў з боку кіраўніцтва.

Да таго ж адна з непасрэдных задач прафсаюза — адсочваць сітуацыю з тэхнічнай бяспекі. Толькі летас тэхнічныя інспектары ФПБ правярылі амаль 7 тысяч арганізацый, і амаль паўсюль патрапіла выявіць тывя ці іншыя парашэнні нормаў ахова працы. Больш за тое: з-за непасрэднай пагрозы сфармуляваць свае патрабаванні, потым ствараюча прымераная камісія, якая выносіць прапановы па ўрэгюляванні канфлікту, калі прапановы не прымаюцца, робіцца зварот да пасадніка, а затым і ў Дзяржаўны працоўны арбятр. Аднак неабходна памятаць: «весці» працоўную спрэчку і быць прадстаўніком інтарэсаў работнікаў можа толькі прафсаюзная арганізацыя.

Дзяля справядлівасці, калектыўныя працоўныя спрэчкі ўнікаюць

Між тым, даволі распаўсюджаная, і перш-наперш у прыватным сектары, сітуацыя. Работнікі арганізацыі хочучы стварыць прафкам. А кіраўніцтва — супраць. Што рабіць у такім выпадку? — Стварэнне прафсаюзнай «пяравічкі» — гэта кампетэнцыя не наймальніка, а работнікаў, — адзначае Валерыі Булгакаў. — Права аб аб'яднанне ў прафсаюз заможна і здароўю работнікаў было прыпынена выкарыстаннем амаль 4 тысяч адзінак абсталявання. — Адначасова прафсаюзы ўзялі ўдзел у расследаванні 390 няшчасных выпадкаў, — кажа Валерыі Булгакаў. — Пры гэтым па трох няшчасных выпадках удалося змяніць кваліфікацыю. Здарэнні былі прызнаныя вытворчымі і, як вынік, стратыва выплаты і выплаты па калектыўных дагаворах.

ДАДАТКОВЫЯ АЎТОБУСЫ ДА МОГЛАК

Як вядомаў начальнік аддзела гарадскога і прыгараднага заказу ДУ «Сталіны транспарт і сувязь» Ігар Дадалка, з 26 па 28 красавіка на маршрутах, якія абслугоўваюць гарадскія могілкі, дадаткова будзе даддзена 400 машын. Калі гаварыць пра канкрэтныя маршруты, дык гэта № 5 «ДС «Чыжоўка» — могілкі Міханавічы», № 31 «АВ «Магоўскі» — Каледзішаньскія могілкі», № 68 «ДС «Караставанавы» — Паўночныя могілкі», № 109 «ДС «Карбышава» — Паўночныя могілкі», № 94 «АВ «Аўтазастава» — Чыжоўскія могілкі» і дадатковы маршрут № 94А «ДС «Чыжоўка» — Чыжоўскія могілкі», № 402 «АС «Паўднёва-Заходняя» — Заходнія могілкі».

Сяргей РАСОЛЬКА.

ФАРМАЛЬНА НЕ. А ЯК У САПРАЎДНАСЦІ?

Нібыта псуўёкі і жыццё — ужо не прамае кампетэнцыя прафсаюза. Пастаноўка ў чаргу па месцы працы робіцца на падставе сумеснага рашэння адміністрацыі і «пяравічкі», та ж «пяравічка» павіна кантраляваць выкананне заканадаўства пры вядзенні гэтай чаргі і размеркаванне жылля. Па сутнасці захаваўся практыка — жыллёвыя камісіі ў арганізацыях складаюцца менавіта з прадстаўніцкай прафкама.

Па традыцыі з прадстаўніцкай прафсаюзаў складаюцца і камісіі па аздараўленні, праз якія ідзе размеркаванне квоты «льготных» псуўёкаў. Калі атрымаць «льготную» псуўёку нельга, члены прафсаюзаў, якія наведваюць прафсаюзныя здраўніцы за ўласны кошт, могуць карыстацца 15-працэнтнай энжыяй. Гэта норма ўведзена некалькі гадоў таму і дзейнічае цяпер.

ДЛЯ ТЫХ, КАМУ СКЛАДАНА

Нельга не ўгадаць аб матэрыяльнай падтрымцы. Для таго каб аказаць незалежную дапамогу, утрымліваюць уласных юрыстаў і інспектараў працы, у сярэднім каля 30 % узносаў пералічваюцца ў галіновы прафсаюз і Федэрацыю. Аднак 70 % застаюцца ў «пяравічцы». Яна можа выкарыстоўваць іх выключна па ўласным меркаванні. І ў тым ліку — на выплаты членам прафсаюза, якія апынуліся ў складанай сітуацыі. Выплаты робяцца на падставе заявы ў прафкам.

КІРАЎНІК УМОВЕ НЕ ДЫКУЕ

Між тым, даволі распаўсюджаная, і перш-наперш у прыватным сектары, сітуацыя. Работнікі арганізацыі хочучы стварыць прафкам. А кіраўніцтва — супраць. Што рабіць у такім выпадку? — Стварэнне прафсаюзнай «пяравічкі» — гэта кампетэнцыя не наймальніка, а работнікаў, — адзначае Валерыі Булгакаў. — Права аб аб'яднанне ў прафсаюз заможна і здароўю работнікаў было прыпынена выкарыстаннем амаль 4 тысяч адзінак абсталявання.

— Адначасова прафсаюзы ўзялі ўдзел у расследаванні 390 няшчасных выпадкаў, — кажа Валерыі Булгакаў. — Пры гэтым па трох няшчасных выпадках удалося змяніць кваліфікацыю. Здарэнні былі прызнаныя вытворчымі і, як вынік, стратыва выплаты і выплаты па калектыўных дагаворах.

ДАДАТКОВЫЯ АЎТОБУСЫ ДА МОГЛАК

Як вядомаў начальнік аддзела гарадскога і прыгараднага заказу ДУ «Сталіны транспарт і сувязь» Ігар Дадалка, з 26 па 28 красавіка на маршрутах, якія абслугоўваюць гарадскія могілкі, дадаткова будзе даддзена 400 машын. Калі гаварыць пра канкрэтныя маршруты, дык гэта № 5 «ДС «Чыжоўка» — могілкі Міханавічы», № 31 «АВ «Магоўскі» — Каледзішаньскія могілкі», № 68 «ДС «Караставанавы» — Паўночныя могілкі», № 109 «ДС «Карбышава» — Паўночныя могілкі», № 94 «АВ «Аўтазастава» — Чыжоўскія могілкі» і дадатковы маршрут № 94А «ДС «Чыжоўка» — Чыжоўскія могілкі», № 402 «АС «Паўднёва-Заходняя» — Заходнія могілкі».

Сяргей РАСОЛЬКА.

Паставімі помнік дзецям вайны?

Вялікі плакат з надпісам «9 мая» я ўжо ўбачыў у горадзе. І сапраўды, колькі тут засталася — па рурыбці на падставе сумеснага рашэння адміністрацыі і «пяравічкі», та ж «пяравічка» павіна кантраляваць выкананне заканадаўства пры вядзенні гэтай чаргі і размеркаванне жылля. Па сутнасці захаваўся практыка — жыллёвыя камісіі ў арганізацыях складаюцца менавіта з прадстаўніцкай прафкама.



Да нас у рэдакцыю прыходзіць шмат лістоў ад вас. Пішаце пра перажытае ў вайну, пра бацькоў, роднаў, аднавяскоўцаў. Дзеліцеся з намі думкамі, успамінамі, праблемамі. Мы заўсёды будзем вашым лістам, дзякуючы за зваротную сувязь, дзякуючы, што давярэце газеце самае патаемнае. Ну, а мы ўжо па меры магчымасці вашы лісты друкуем.

«Ліст да нас прыйшоў з Віцебска, ад нашага калегі, журналіста Івана МАНДРЫКА. Ён удзельнік партызанскага руху на Беларусі з 41-га года, а нам праслалі ліст з апавяданнем пра тое, што святы бываюць не толькі ў міры час. Іван Мандрык піша, як «паехаў партызанам некая хукаўца зброю ва ўзвараным гітлераўскім складзе. Ды па дарозе спыніліся ў адным пасёлку на беразе невялікага вазера. Мясцовыя жыхары дапамагалі ім коней напаяць ды запрасілі ў хату. Новы год адзначаць. «Што было рабіць? Загінулі. Селі за стол. Большасць былі старыя і бабулі. Адзін, досыць бравы і з густой барадой прапанаваў: — Давяце разам адсвяткуем Новы год, — а потым, пачуўшы сваю пшыную бараду, прыгадаў байку. — Жыла на свеце Праўда — на ілбе ў яе гарэла Чырвоная Зорка. Але яе ззяння было светла на белым свеце. Але ж закралася да нашай Праўды Чорная Крыўда. Каб застаньлі ярае святло. Але ж за Праўду выступілі добрыя малайцы... — Крыўку памалуў прамоўца, а потым дадаў: — Гэта ж вы, дарагія! Значыць, дружка падыме першы тост!

Тут усё госці ўпершыню пачулі песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Яе выканалі мясцовыя галасістыя дзяткі. Словы песні, якія высветлілася, дасталі лётчыкі, якія нядужня прывозілі сюды зброю, бо недалёка знаходзіўся партызанскі аэрадром. З самай раніцы туючыя жыхары запрэгалі ў нашыя саны свайго коніка і разам з намі падаліся ў дарогу. Пры тым захапілі з сабой патрэбны інструмент. Пры яго дапамозе удалося справіцца з намечанай справай: у свой атрад мы даставілі даволі багата зброі...»

Быў у партызанства і Фёдар КАРПЕНЯ з вёскі Будча Ганцавіцкага раёна: «Мне, дзевятнаццацігадоваму юнаку, за кароткі час, усяго за адзін год знаходжанні ў партызанках, давялося шмат спазаць і перажыць, навучыцца таму, чаго б не дала ніводная навульная ўстанова. Было холадна і голадна, але інакш жа, люблю да Радзімы, грамадзянскую адказнасць, пратрымаць ставіліся намы вышэй за ўсё. Галадыя дзаводзілася гады, каб прыгледзець на чыгунку, каб выканаць баявое заданне, а такой магчымасці няма. Даво-

Фёдар Карпеня ўспамінае, што партызанам вельмі дапамагалі ваюваць песні: пасля задання, пасля адпачынку былі чутныя спевы. Розныя. Пелі не толькі партызанскія песні, але і народныя... Песні, песні... Напэўна, яны сапраўды дапамагалі ў вайну апамятацца пасля страляніны, смерці і крыві... У нас так заведзена, што 9 мая на Дзень Перамогі і 3 ліпеня на Дзень Незалежнасці ў краіне праходзяць святкаванні. Разам з усладкладаннем кветак да помнікаў і магіл праходзяць і парад, і канцэрты, і конкурсы... Аднак не ўсе згодныя з такімі мерапрыемствамі. Напрыклад, наш чытан спадаар Хілапкоў (імя ён, на жаль, у лісце не пазначыў) з вёскі Стрэнькі Рагачоўскага раёна вельмі добра памятае жаж той вайны: «...Святкаваць у гонар 65-годдзя вызвалення я не буду!... Плакаць буду на касцях, але спяваць і танчыць — ніколі. Я бачыў вайну ва ўзросце 13-17 гадоў (у 17 гадоў я быў у Азарчыках). Я не забуду тысячы смерцяў. Танчыце, спявайце, радуйцеся Перамозе... А я — ніколі. У гэты дзень я буду плакаць...»

Інагда пункту гледжання прытрымліваецца Мікола ДУБОЎСКІ з Мінска: «...Нароўні з традыцыйнымі мерапрыемствамі (паклон помнікам, парад і іншае) можна здзейсніць Усеагульны ўрачысты абед (ці вячэру) усяго беларускага народа. У аб'яўлены час за ўрачыстыя сталы адначасова садзіцца ўсё насельніцтва краіны незалежна ад узросту. Сталы збіраюцца ў кожным населеным пункце, выдаткі за пачастунак нясуць адміністрацыі мясцовага кіравання, уласнікі фірмаў, прадпрыемстваў, грамадскія арганізацыі, суполкі, фанды, структуры, якія валодаюць сродкамі. Успаміны сведкаў і ўдзельнікаў вайны... Ніхкіх спісаў — людзі разгавораюцца, узгадаюць і раскажучы пра ўсе пакутнае, бальное, паспяваюць і патанчаць, папалчуч і паабдымаюцца...».

Падрыхтаваў Валер БЕРАСЕЎ.

АБ ПОСПЕХАХ РАЗВЕДКІ І КОНТРАРАЗВЕДКІ ДАВЕДАЮЦА НАШЫ ЁНУКІ

А аб іншых кірунках дзейнасці ўпраўлення КДБ па Гомельскай вобласці ўжо шла гаворка падчас круглага стала са СМІ, прымеркаванага да 90-годдзя ўтварэння ВЧК-КДБ на Гомельшчыне. У такім шырокім фармаце, як падкрэсліў начальнік абласнога ўпраўлення Іван Корж, мерапрыемства праводзіцца ўпершыню за ўсю гісторыю структуры. Сёння ў сферу яго дзейнасці, адначасова з разведкай і контрразведкай, уваходзяць забеспячэнне эканамічнай бяспекі, барацьба з экстрэмізмам і тэрарызмам, карупцыя і арганізаваная злачыннасць, абарона канстытуцыйнага ладу...

Асаблівасць Гомельшчыны ў тым, што яна мяжуе з Расіяй і Украінай. Менавіта таму для рэгіёна характэрны з'яўляюцца спробы арганізаваць каналы неалегалнай міграцыі, незаконнае перасячэнне мяжы і кантрабанду. У вобласці знаходзіцца прамысловыя гіганты Беларусі — РУП «Гомсельмаш», «Беларускі металургічны завод», «Беларуснафта», ААТ «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» і іншыя. Гэта стварае перадумовы для карупцыі і жадання асобных грамадзян распаўсюдзяць супрацьпраўныя схемы дзейнасці — каб атрымаць звышдаходы. Акрамя таго, менавіта на тэрыторыі Гомельшчыны знаходзіцца самы «нарказалежны» ў рэспубліцы горад Светлагорск, дзе скрытная дзейнічае рынак збыту «чыхіжых наркотыкаў» — герайн, метадон, амфетамін і какаін.

Найбольшыя поспехі — у сферы забеспячэння эканамічнай бяспекі і барацьбы з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. За апошнія 3 гады ўпраўленне прадухіліла нанясенне эканамічнага ўроні на суму, большую за 17 мільярд беларускіх рублёў і 24 мільёны долараў. У даход дзяржавы вернута і канфіскавана матэрыяльных каштоўнасцяў на суму, большую за 2,6 мільярда беларускіх рублёў і 600 тысяч долараў ЗША. «Аналіз сітуацыі паказвае, што ў найбольшы час мы без працы ў гэтых сферах не застаёмся», — адзначае Іван Корж.

Значыныя схемы выходзяць не толькі за межы рэгіёна, але і краіны. Прыклад таму — крымінальная справа аб крадзяжы грашовых сродкаў Гомельскага аддзялення Беларускай чыгункі. На рахунку супрацьніцкай гомельскага УКДБ — дзясяткі раскрытых гучных злачынстваў. У тым ліку ліквідацыя злачыннай арганізацыі ў Жлобіне, якая стварыла схему крадзяжкоў маёмасці Беларускага металургічнага завода. Зараз раследуюцца або знаходзяцца на судовым разглядзе карупцыйныя крымінальныя справы ў дачыненні да дырэктара Рагачоўскага малочна-кансервавага камбіната і яго сына, арганізатарах фіктыўнага аўцыённага — антыкрызіснага кіраўніка і старшыні ліквідацыйнай камісіі адной з гомельскіх фірмаў і іншыя.

Сёння ўпраўленне КДБ па Гомельскай вобласці цесна супрацоўнічае з аналагічнымі структурамі 29 дзяржаў, у першую чаргу краі СНД, а таксама з міжнароднай арганізацыяй крымінальнай паліцыі Інтэрпол. І гэта прыносіць плён. У тым ліку ў барацьбе з

Ратны подзвіг
Той майскі дзень — як велічная дата — запісаны ў гісторыі Зямлі. Ён стаў не проста знакамільным святам — Мы лютую чуму перамаглі.
Салотаваў бацьчаргою з аўтамата, Жанчыны плакалі і не вавалі слёз.
А тую Перамогу ў сакавіку пятым Народ-герой табе і мне прынёс.

Мільёны жыццяў, спяных аздагай, Перакрышыла дзікая арда, А мой зямляк на купале Рэйхстага Як сын папка аўтограф пакідаў.

Салдаты выйшлі са сваіх акапаў, Пілоткі з зоркай знялі з галавы. Вітала іх амаль уся Еўропа За подзвіг ратны, подзвіг франтова.

У новы век з надзеяй цвёрдай кроцьчым Узнізена, з настроем баявым, Мы ваваяць ні з кім нідзе не хочам, Але сваю Айчыну адстаім.

Праменьні сонца у святочны ранак. Чародка ў небе белых гадуоў. А на парадзе — корпус ветэранаў. Ім — нашы кветкі, слава і любоў.

Удзячныя дзеці
На святы аздуділо Пад калібу букецік. Тут кожная кветка Лагоднасцю свеціць.

Ко

ЗАМАХ НА ІНТЭЛЕКТУАЛЬНУЮ ЎЛАСНАСЦЬ АРГАНІЗАТАРАЎ ЦТ

Апошнім часам пачаліся спробы стваральнікаў сайтаў, інтэрнэт-парталаў і проста прадпрыемальных людзей, выкарыстоўваючы інтэлектуальную ўласнасць Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў, або прычыгнучы увагу да сваіх інтэрнэт-рэсурсаў, стварыць ім станочны імідж, або атрымаць матэрыяльную карысць.

— З улікам ролі цэнтралізаванага тэсціравання ў прыёмнай кампаніі і той колькасці людзей, якія тым ці іншым чынам уцягваюцца кожны год у аб'ектыўны марафон, зрабіць гэта зусім нескладана, — падзяляюцца сваімі меркаваннямі з журналістам «Звязды» **дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Мікалай Фяськоў.** — Прыяўду толькі некалькі апошніх прыкладаў. Так, настаўнік аднаго з ліцэяў на сваім сайце ў інтэрнэце размясціў нашы тэсты для «трэніроўкі» школьнікаў. А ў Гродзенскай вобласці індывідуальны прадпрыемальнік прапаноўваў у школах DVD-дыскі з матэрыяламі для правядзення рэпетыцыйнага

тэсціравання. Мы правярлі змест кампакт-дыска: там былі зноў жа нашы тэставыя матэрыялы. Таму хачу ўсіх папярэдзіць, што тэсты Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў з'яўляюцца яго інтэлектуальнай уласнасцю, і мы не дазволім проста ўзяць нашы зборнікі, наравяць з іх варыянты заданняў, і прапаноўваць аб'ектыўнаму ацэнцы ўласнага інтэлектуальнага прадукту. Да таго ж нават наша аўтары, якія працуюць над стварэннем тэстаў, падпісваюць з інстытутам дамову, дзе сярод іншых абавязкаў бяруць на сябе

абавязак на працягу пяці гадоў нікому не перадаваць і не публікаваць прадарэзаныя ў ПКВ заданні. У такім выпадку мы можам прад'явіць да іх іск. І мы не збіраемся скрозь пальцы глядзець на тое, што сёння адбываецца... Але такое воляе абыходжанне з нашымі тэстамі цягне недаверальныя памылкі, за якія мы не можам неслі адказнасць.

Вакол цэнтралізаванага тэсціравання ўжо паспела скласціся своеасаблівая індустрыя: устаноў адукацыі адкрываюць курсы па падрыхтоўцы да ЦТ, рэпетытары аб'яўляюць аб'ектыўнаму 100-працэнтны поспех на тэсціраванні, выпускаюцца шматлікія зборнікі і дапаможнікі, на вокладках якіх абавязкова згадваецца цэнтралізаванае тэсціраванне. Таму заклікаем усіх велімі асцярожна ставіцца да розных аб'яўчанняў і прапаноў, асабліва калі за імі стаіць матэрыяльная карысць. Для друкавання нашых зборнікаў з матэрыяламі цэнтралізаванага тэсціравання, аналіз самых тыповых памылак, трэніроваць тэстамі мы заўсёды арганізуем тэндэр, і толькі вы-

давецтву, якое пераможа ў тэндэры, мы даём права спасылацца на Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. А DVD-дыскі з праграмамі падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання мы выпускалі толькі ў 2006 і 2007 гадах. Гэтыя дыскі прызначаны выключна для індывідуальнай падрыхтоўкі аб'ектыўнаму ў хатніх умовах. Таму забараняецца стварэнне іх копій, тыражаванне, выкарыстанне ў камп'ютарных клубах, для практы, у школах і іншых месцах публічнага доступу без нашага дазволу. Уся інфармацыя на гэтых дысках абаронена Законам «Аб аўтарскім і сумежных правах» і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі, якія рэгулююць захаванне аўтарскага права.

Надзея НИКАЛАЕВА.

ОАО «ТЕХНОБАНК»					
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2009 г.					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1 АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	1	4513,8	7140,1
3	Средства в Национальном банке	1102	2	22972,0	9914,4
4	Ценные бумаги:	1103	2	4869,0	4205,6
	для торговли	11031	3	4850,0	4186,7
	удерживаемые до погашения	11032	3.1		
	в наличии для продажи	11033	3.2	19,0	18,9
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	8800,4	27984,0
6	Кредиты клиентам	1106	5	139733,4	122032,5
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	47,9	47,9
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	18575,5	7190,8
9	Прочие активы	1109	8	18403,2	8085,3
10	ИТОГО активы	110		217915,4	186600,6
11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Средства Национального банка	1202	9	22387,0	
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	35069,4	53358,8
14	Средства клиентов	1206	11	88832,0	84687,8
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208		13308,5	156,5
16	Прочие обязательства	1209	12	19007,9	12987,6
17	ВСЕГО обязательства	120		178604,8	151190,7
18 КАПИТАЛ					
19	Уставный фонд	1211	13	19985,3	19985,3
20	Эмиссионный доход	1212			
21	Резервный фонд	1213		7249,2	5249,2
22	Накопленная прибыль	1214	14	4524,6	4441,7
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	15	7551,5	5733,7
24	ВСЕГО капитал	121		39310,6	35409,9
25	ИТОГО обязательства и капитал	12		217915,4	186600,6
26 ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
27	Требования	1301	16	34362,0	64651,1
28	Обязательства	1302	17	34062,3	42458,2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2008 год					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		12834,4	9483,0
2	Процентные расходы	2012		9106,2	7887,8
3	Чистые процентные доходы	201	18	3728,2	1595,2
4	Комиссионные доходы	2021		8910,4	5950,5
5	Комиссионные расходы	2022		1646,3	1126,6
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	7264,1	4823,9
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	12747,6	6186,7
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	-9,9	-2,1
9	Доход в форме дивидендов	205		0,0	0,0
10	Чистые отчисления в резервы	206	22	3158,2	44,3
11	Прочие доходы	207	23	693,5	9403,7
12	Операционные расходы	208	24	12932,3	18132,2
13	Прочие расходы	209	25	5255,8	670,7
14	Налог на прибыль	210		923,3	688,9
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		2153,9	2471,3

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2008 год								
№ п/п	Наименование статей капитала	Символ	Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонд переоценки статей баланса	Всего капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. За год, предшествующий отчетному								
2	Остаток на 1 января 2007 г.	3011	19985,9	—	4237,4	3038,6	5044,4	32289,3
3	Изменения статей капитала	3012	+16,4	—	+1011,8	+1403,1	+689,3	+3120,6
В том числе:								
3.1	прибыль (убыток со знаком «минус»)	30121	x	x	x	+2471,3	x	2471,3
3.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	—	x	+1011,8	-1011,8	x	—
3.3	операции с учредителями (участниками):	30123	+16,4	—	x	-5,5	x	+10,9
3.3.1	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	—	—	x	x	x	—
3.3.2	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-5,5	x	-5,5
3.3.3	операции с собственными выкупленными акциями	301233	+16,4	x	x	x	x	+16,4
3.4	проведение переоценки статей баланса	30124	x	x	x	x	+689,3	+689,3
3.5	перераспределение между статьями капитала	30125	—	—	—	—	—	—
3.6	прочие изменения	30126	—	—	—	-50,9	—	-50,9
4	Остаток на 1 января 2008 г.	3013	19985,3	—	5249,2	4441,7	5733,7	35409,9
Раздел II. За отчетный год								
6	Остаток на 1 января 2008 г.	3011	19985,3	—	5249,2	4441,7	5733,7	35409,9
7	Изменения статей капитала	3012	—	—	+2000,0	+82,9	+1817,8	+3900,7
В том числе:								
7.1	прибыль (убыток со знаком «минус»)	30121	x	x	x	+2153,9	x	+2153,9
7.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	—	x	+2000,0	-2000,0	x	—
7.3	операции с учредителями (участниками):	30123	—	—	x	-12,8	x	-12,8
7.3.1	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	—	—	x	x	x	—
7.3.2	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-12,8	x	-12,8
7.3.3	операции с собственными выкупленными акциями	301233	—	x	x	x	x	—
7.4	проведение переоценки статей баланса	30124	x	x	x	x	+1817,8	+1817,8
7.5	перераспределение между статьями капитала	30125	—	—	—	—	—	—
7.6	прочие изменения	30126	—	—	—	-58,2	—	-58,2
8	Остаток на 1 января 2009 г.	3013	19985,3	—	7249,2	4524,6	7551,5	39310,6

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2008 год					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2008 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6
1 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
2	Полученные процентные доходы	7010		9660,1	9483,0
3	Уплаченные процентные расходы	7011		-8816,2	-4349,2
4	Полученные комиссионные доходы	7012		8913,3	5950,6
5	Уплаченные комиссионные расходы	7013		-1646,4	-1100,7
6	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	7014		5553,6	6186,7
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	7015		-9,9	-2,1
8	Доход в форме дивидендов	7016		0,0	0,0
9	Прочие полученные доходы	7017		452,3	4008,5
10	Прочие уплаченные расходы	7018		-16838,9	-13575,2
11	Уплаченный налог на прибыль	7019		-821,3	-645,6
12	Итого денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	701		-3552,5	5956,4
13	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	7020		-970,7	-3738,0
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	7021		-595,2	13217,2
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов и других денежных средств в банках	7022		8621,8	8291,2
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	7023		-26557,7	-31193,4
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	7025		-12317,1	41,0
18	Итого потоки денежных средств от изменения операционных активов	702		-31818,8	-13382,0

(в миллионах белорусских рублей)					
1	2	3	4	5	6
19	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	7030		15787,0	0,0
20	Чистый прирост (снижение) денежных средств в форме кредитов и других средств банков	7032		-13110,1	22114,6
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	7033		-1179,4	9281,4
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком	7034		12618,7	-662,6
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	7035		10378,0	-3237,9
24	Итого потоки денежных средств от изменения операционных обязательств	703		24494,2	27495,5
25	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		-10877,1	20069,9
26 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
27	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	7110		-5514,4	-4080,5
28	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	7111		4146,7	799,5
29	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	7112		0,0	0,0
30	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	7113		0,0	0,0
31	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7114		0,0	0,0
32	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	7115		0,0	0,0
33	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		-1367,7	-3281,0
34 ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
35	Эмиссия акций	7211		0,0	0,0
36	Выкуп собственных акций	7212		0,0	0,0
37	Продажа ранее выкупленных собственных акций	7213		0,0	16,4
38	Выплата дивидендов	7214		-4,1	-5,9
39	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		-4,1	10,5
40	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73		-87,0	-2145,8
41	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		-12336,0	14653,6
42	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740	1		23060,2
43	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	1	10724,2	

Руководитель **Д.Л. Михалевич**
Главный бухгалтер **Н.Л. Борсук**
Дата подписания 20 марта 2009 года
Достоверность бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств подтверждена.
Директор частного предприятия «КПМГ» **А.Н. Шкодин**
25.03.2009 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 27.10.2006 г. УНП 100706562.

Частное предприятие «КПМГ»
ул. Сторожевская, 8
220002, Минск, Беларусь
Телефон: +375(17) 210 04 73
Факс: +375(17) 210 04 75
Интернет: www.kpmg.by

Господину Михалевичу Дмитрию Леонидовичу Председателю Правления ОАО «Технобанк» ул. Кропоткина, 44 г. Минск, Республика Беларусь 220002 ОАО «Технобанк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 05.08.1994 регистрационный номер 47 Исх. номер 04-03/13/293-2

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Технобанк» (далее — «Банк»), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 2009 года, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2008 год, а также примечаний, включая краткое описание существенных элементов учетной политики, и прочих пояснений. Сравнительная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлена на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2007 год, которая была проверена другой аудиторской организацией, аудиторское заключение которой датировано 20 марта 2008 года и содержит безусловное положительное мнение.

Ответственность руководства относительно бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ответственность за подготовку и объективное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь несет руководство Банка. Ответственность руководства Банка заключается в разработке, внедрении и поддержании системы внутреннего контроля, относящейся к подготовке и объективному представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством либо ошущью, а также в выборе и применении соответствующей учетной политики и определении оценочных значений, адекватных текущим обстоятельствам.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения.
Основание для модификации аудиторского заключения
Банк не досоздал специальный резерв на покрытие возможных убытков по отдельным кредитам, предоставленным юридическим лицам, в размере 1 528 миллионов белорусских рублей. Данные кредиты были отнесены Банком к I группе риска, предусмотренной инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 года № 138, с созданием резерва в размере 0,5% от суммы задолженности по состоянию на 01.01.2009. По нашему мнению данные кредиты должны быть отнесены ко II группе риска как недостаточно обеспеченная срочная задолженность по кредитам, при наличии негативной информации о способности должника исполнить свои обязательства с начислением резерва в размере 10%. Если бы Банк сделал данную корректировку, строка баланса 1106 «Кредиты клиентам» уменьшилась бы на 1 528 миллионов белорусских рублей, прибыль за 2008 год уменьшилась бы на 1 528 миллионов белорусских рублей до налогообложения.

ПАНЯДЗЕЛАК, 27 КРАСАВІКА

7.00 Брытва Акамы. 7.30 Існасьць. 7.55 «Добрай раніцы, Беларусь»... 10.30 Ранішня хваля. 11.05 OFF STAGE LIFE. 11.20 «У інтэрвасх нацыянальнай бяспекі»...

7.00 «Наша раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны. 9.10 Контурсы. 9.15 «Дыханне планеты»...

7.45 Дак. серыял «Сардэчна запрашаю ў маю краіну». 8.10 Серыял «Філ з будучыні». 9.00 Свая кампанія. 10.00 Тэлебарометр.

СЕРАДА, 29 КРАСАВІКА

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны. 6.05, 7.05, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!

9.05-15.10 Тэхнічная прафілактыка: Жлобін. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.55, 0.30 Нашы навіны.

6.55 «Ладная раніца». 7.55, 17.00 Смачна з Барысам Бурдой.

7.30 Камедыя «Вясёлы Вялікідзень». 9.00 «Клуб-700». 9.30 «К-віда» для дзяцей. 9.50, 19.45 Серыял «Салодкі плод».

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сёння. 6.05 «Сёння раніцай». 9.00 «Сёння. Падагульняючая праграма».

17.30 ФІЛЬМ ДНЯ

«ТАТА» (РАСІЯ, 2004 г.) Усё, чым жыве Давід Шварц, — яго таленавіты сын. Ён марыць аб тым, каб Додзік стаў вялікім крыпанам.

7.00, 10.40 «Навіны кіно». 7.10, 10.50, 23.35 «Астра», метапрагноз. 7.15 Маст. фільм «Афіцэр».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.30, 19.30 Серыял «Кармеліта». 10.10, 20.30 Серыял «Не адракаюцца кахаючы...».

19.00 Люстэрка жыцця. 20.00 Ваш асабісты псіхолаг. 21.00 Сэксуальная рэвалюцыя. 23.05 «Грошы на провадзе».

7.00 Як стаць... 8.00 Паляўнічы на кракадзілаў. 9.00, 16.00 «Самыя забавныя жывёлы планеты».

7.00 «Наша раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны. 9.10 «Чайкі мяне».

17.30 ФІЛЬМ ДНЯ

«ТАТА» (РАСІЯ, 2004 г.) Усё, чым жыве Давід Шварц, — яго таленавіты сын. Ён марыць аб тым, каб Додзік стаў вялікім крыпанам.

7.00 Як стаць... 8.00 Паляўнічы на кракадзілаў. 9.00 «Самыя забавныя жывёлы планеты».

7.00 «Наша раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны. 9.10 «Чайкі мяне».

АЎТОРАК, 28 КРАСАВІКА

7.55 «Добрай раніцы, Беларусь». 8.45 Гатуюць разам. 9.00, 12.00, 15.00 Навіны. 9.05, 11.55 «Беларусь. Гісторыя Перамогі».

7.00 «К-гульні». 7.10 «Метапрагноз». 7.15 Баявік «Адчайны». 8.50 «8 самых».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.30, 19.30 Серыял «Кармеліта». 10.10, 20.30 Серыял «Не адракаюцца кахаючы...».

17.30 ФІЛЬМ ДНЯ

«ТАТА» (РАСІЯ, 2004 г.) Усё, чым жыве Давід Шварц, — яго таленавіты сын. Ён марыць аб тым, каб Додзік стаў вялікім крыпанам.

7.00 Як стаць... 8.00 Паляўнічы на кракадзілаў. 9.00 «Самыя забавныя жывёлы планеты».

7.00 «Наша раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны. 9.10 «Чайкі мяне».

17.05 Драма «Халоднае лета 53-га». 19.10 Меладрама «Там, дзе жыве каханне».

7.00 «К-гульні». 7.10 «Метапрагноз». 7.15 Баявік «Адчайны». 8.50 «8 самых».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.30, 19.30 Серыял «Кармеліта». 10.10, 20.30 Серыял «Не адракаюцца кахаючы...».

17.30 ФІЛЬМ ДНЯ

«ТАТА» (РАСІЯ, 2004 г.) Усё, чым жыве Давід Шварц, — яго таленавіты сын. Ён марыць аб тым, каб Додзік стаў вялікім крыпанам.

7.00 Як стаць... 8.00 Паляўнічы на кракадзілаў. 9.00 «Самыя забавныя жывёлы планеты».

7.00 «Наша раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны. 9.10 «Чайкі мяне».

ПЯТНІЦА, 1 МАЯ

6.40 Серыял «У пошуках капітана Гранта». 7.45 «Добрай раніцы, Беларусь».

7.55 Маст. фільм «Д'Артаньян і тры мушкетэры». 12.20 Час футбольнага чэмпіянату.

НЯДЗЕЛЯ, 3 МАЯ

7.15 Серыял «У пошуках капітана Гранта». 8.30 Альманах падарожжаў.

7.00 «Нядзельная раніца». 8.00, 9.00, 16.00 Нашы навіны.

8.10 Звон. 8.35 Мір вашаму дому. 8.50 Бухта капітанаў.

17.00 Серыял «Маскоўская сага». 17.50 «Ін-фармацыя».

7.00 Камедыя «Волга-Волга». 8.45 «Смяяцца дазваліцца».

6.50 «Зоркі серыялаў збіраюць сям'ю». 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сёння.

7.00, 10.40 «Навіны кіно». 7.10, 10.55, 23.40 «Метапрагноз».

12.35, 1.15 Хуткая дапамога. 13.05, 1.45 Здароўе з Малышавай.

6.00, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 22.55 Музыка на канале.

9.30, 11.00 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/2 фіналу.

7.00 Як стаць... 12.50 ФІЛЬМ ДНЯ «ВЯЛІКІ ПЕРАПЫНАК» (СССР, 1974 г.)

8.00 Палаўнічы на кракэдзіла. 9.00, 22.00, 3.50 «Самыя забавныя жывёлы планеты».

9.30, 11.00 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 1/2 фіналу.

7.00 «Суботняя раніца». 9.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

7.00 «Суботняя раніца». 9.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

СУБОТА, 2 МАЯ

5.50 Серыял «У пошуках капітана Гранта». 6.50 Брытва Акама.

6.45 «Анфас». 7.00 «Гарачы лёд». 7.25 Маст. фільм «Цімур і яго каманда».

7.00 «Суботняя раніца». 9.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

7.00 «Суботняя раніца». 9.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны.

12.10, 0.30 «Любімая акцыя». 15.55 «Білет на сёння».

9.00 «8 самых». 9.10, 23.35 «Астра», метапрагноз.

7.00, 11.00, 14.00, 19.00 Весткі. 7.10 Меладрама «Безыменная зорка».

7.00, 8.50 Мультфільмы. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

1.30 «Дробязі жыцця». Канцэрт Вячаслава Дабрыніна.

5.00, 15.10, 3.50 Нетрадыцыйная медыцына.

6.00, 13.00 Дом жывых гісторыяў.

6.00, 13.00 Дом жывых гісторыяў.

12.00, 18.00 Ваш доктар. 13.30, 22.30 Серыял «Гвадзупе».

7.00 «Ветэрынарная «хуткая дапамога»».

9.30 Футбол. Еўрагалы.

7.00 «Ветэрынарная «хуткая дапамога»».